

**НАЦЫЯНАЛЬНЫ АРГАНІЗАЦЫЙНЫ КАМІТЭТ ПА ПАДРЫХТОЎЦЫ
І ПРАВЯДЗЕННІ ДНЯ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА**

**МИНІСТЭРСТВА ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

**БРЭСЦКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ**

**МИНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

**ІВАНАЎСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ**

**МИНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

**НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ
НАВУК БЕЛАРУСІ**

**МИНІСТЭРСТВА СПОРТУ І
ТУРЫЗМУ РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ**

**УПАЎНАВАЖАНЫ ПА
СПРАВАХ РЭЛІГІІ І
НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ**

ГРАМАДСКАЕ АБ'ЯДНАННЕ “САЮЗ ПІСЬМЕННІКАЎ БЕЛАРУСІ”

ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА

**2 верасня 2018 г.
г. Іванава**

**29 жніўня – 2 верасня 2018 года – Рэспубліканская навукова-
асветніцкая экспедыцыя “Дарога да Святыняў”
з Благадатным Агнём ад Гроба Гасподняга**

г. Мінск, Свята-Духаў кафедральны сабор – г. Лагойск – в. Малая Ляды (Смалявіцкі раён) – г.п. Свіслач (Пухавіцкі раён) – г.п. Рудзенск (Пухавіцкі раён) – г. Дзяржынск – г. Клецк – Святое Поле каля в. Загор’е Сталавіцкага сельсавета (Баранавіцкі раён) – г.п. Ружаны (Пружанскі раён) – г.п. Целяханы (Івацэвіцкі раён) – г.п. Лагішын (Пінскі раён) – г. Іванава Брэсцкай вобласці.

ПРАГРАМА СВЯТА

1 верасня

09.00–10.00

**ДУА “Сярэдняя школа №4 г.Іванава”
(вул.Савецкая, 78)**

Урачыстая лінейка. прысвечаная Дню ведаў “Пісьменства і лупук Беларусі – крыніца культуры і духоўнасці народа”.

*Арганізаторы – Брэсцкі аблвыканкам,
Іванаўскі райвыканкам
Універмаг*

10.30-10.50

(вул. Савецкая, 79)

Урачыстае адкрыццё кніжнага магазіна “Верасень”

Арганізатары – Міністэрства інфармацыі,
ААТ “Белкніга”

10.00-12.00

ДУК “Цэнтральная раённая бібліятэка імя
Ф.І.Панфёрава” (вул.Першамайская, 5)

“З любоюю да роднага слова”. Падвядзенне вынікаў
раённага агялл-конкурсу сярод бібліятэк па папулярызацыі
твorchасці беларускіх пісьменнікаў

Галерэя гістарычных асоб “Беларускія асветнікі –
першалюкапы”

Выстава-хроніка “І будуць слова землякоў гучашь
над роднаю старонкай”

Арганізатор – Іванаўскі райвыканкам

10.00-14.00

Пляцоўка амфітэатра ў гарадскім парку

Конкурсная праграма ХХII абласнога свята-конкурсу
духавой музыкі “Фанфара-2018”

Арганізатары – Брэсцкі аблвыканкам,
ДУК “Брэсцкі АГКЦ”,
Іванаўскі райвыканкам

12.00–14.00

ДУК “Раённы музейны комплекс
імя Напалеона Орды”
(в. Варацэвічы, вул. Крупскай, 36)

Міжнародны круглы стол беларускіх і замежных
літаратараў “Мастацкая літаратура як шлях адзін да
аднаго”.

Арганізатары – Міністэрства інфармацыі,
РВУ “Выдавецкі дом “Звязда”,
ВРУП “Мастацкая літаратура”,
ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”

12.00–20.00

Плошча Кастрычніка

ФЕСТЫВАЛЬ КНІГІ ПРЭСЫ

Павільёны:

“Кнігі і прэса Рэспублікі Беларусь” (лепшыя выданні
мастацкай і вучэбнай кнігі, кнігі для дзяшней і юнацтва.
энтыклапельчная літаратура, альбомы, экспазіцыя
перыядычных выданняў Установы Алміністрапы
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Рэлактыя” газеты
“Советская Белоруссия”, РВУ “Выдавецкі дом “Звязда”);

“Слова пісьменніка” (прэзентацыі кніг, аўтограф-
сесіі);

“Лобная кніга – дзесяткам” (прэзентацыі дзіцячых кніг,
гульні, віктарыны);

“Друкарскі двор XVI стагоддзя”.

Праекты:

кнігі – пераможцы Нацыянальнага і Міжнароднага
конкурсаў “Мастацтва кнігі”;

кнігі пісьменнікаў-юбіляраў.

Презентаныя выставачнага праекта “Янка Купала. Жалейка”, прымеркаванага да 110-годдзя выхаду першага паэтычнага зборніка Я.Купалы.

Правялzenie грамадска-культурнай акцыі “Чытаем Купалу разам”.

Презентаныя творчых праектаў Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь “PROЧытанне”, “Літаратура ў мастацтве”.

Выстаўка абласных і раённых СМИ.

Святочны гандаль кнігай.

*Арганізаторы – Міністэрства інфармацыі,
Нацыянальная кніжная палата Беларусі,
ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”.*

*Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы.
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь*

*ДУК “Іванаўскі раённы Пэнтру культуры і
народных традыцый”*

(вул. Савецкая, 50а)

12.00–20.00

Выстаўка “Беларускі буквар: сувязь пакаленняў”, прысвечаная 400-годдзю першага ў свеце выдання пад назвай “Буквар” і Году малой радзімы.

Выстаўка галаграм старадрукаў з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: “Біблія” Ф.Скарыны (Прага, 1517–1519), “Евангелле” П.Мсціслаўца (Вільня, 1575), “Новы Запавет і Псалтыр” (Куцеін, 1652).

“Беларусы. Арт-пазітыў”. Выстаўка малюнкаў вядомага мастака-графіка, члена Беларускага саюза мастакоў, аглядальніка газеты “СБ. Беларусь сёгдня” Алега Карповіча.

Фотадокументальная выстаўка, прысвечаная юбілейным датам паэм Якуба Коласа “Новая зямля” і “Сымон-музыка”.

Літаратурна-документальная выстаўка “Максім Гарэцкі. Ахвярую сваім “Я”...”, прысвечаная 125-годдзю з дня нараджэння пісьменніка.

“Напісанае застаецца”. Выстаўка кніг з фондаў Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М.Горкага.

*Арганізаторы – Міністэрства культуры,
Нацыянальная бібліятэка Беларусі,
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны
музей Якуба Коласа,*

*Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры,
Установа Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
“Рэдакцыя газеты “Советская Белоруссия”,
Брэсцкая абласная бібліятэка імя М.Горкага*

12.00–18.00

**ДУК “Цэнтральная раённая бібліятэка імя
Ф.І.Панфёрава” (вул. Першамайская, 5)**

Навукова-практычна канферэнцыя “Іванаўскія чытанні”.

*Арганізатары – Нацыянальная акадэмія навук Беларусі,
Міністэрства інфармацыі,
Іванаўскірайвыканкам*

14.00–16.00

**ДУК “Мотальскі музей народнай творчасці”
(аг. Моталь, вул. Леніна, 29)**

Краязнаўчыя чытанні па рукапісе Марыі Саковіч
“Сяляне мястэчка Моталь і іх песні” (1877 год).

Выстава **“Таямнічая мова кніг”** (з фондавай
калекцыі “Друкаваныя выданні”)

Арганізатор – Іванаўскірайвыканкам

12.00–19.00

**Пляцоўка вакол ДУК “Іванаўскі раённы
Цэнтр культуры і народных традыцый”
(вул. Савецкая, 50а)**

Праект “Майстры Брэстчыны”.

Выставка-продаж тэматычнай сувенірнай прадукцыі
майстроў Брэсцкай вобласці, майстар-класы па
традыцыйных рамёствах.

**Тэатралізаванае прадстаўленне “Запрашаем да
Мэйты”** (лабурская карчма)

Арганізатор – Брэсцкі аблвыканкам

12.00–19.00

вул. Савецкая, вул. Карбышава

Праект “Вулічныя музыкі”

*Арганізатор – Іванаўскірайвыканкам
Пляцоўка вакол ДУК “Іванаўскі раённы
Цэнтр культуры і народных традыцый”
(вул. Савецкая, 50а)*

16.00–18.00

**“Янаўскія замалёўкі”. Музычна-паэтычныя чытанні на
балконах горада.**

Арганізатор – Іванаўскірайвыканкам

18.00–20.00

**ДУК “Іванаўскі раённы Пэнтру культуры і
народных традыцый”
(вул. Савецкая, 50а)**

Фінал рэспубліканскага творчага конкурсу юных
чытальнікаў **“Жывая класіка”**, прысвечанага Году малой
радзімы ў Беларусі.

*Арганізаторы – Міністэрства інфармацыі,
Міністэрства адукацыі,
ЗАТ “Сталічнае тэлебачанне”,
ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”,
РВУ “Выдавецкі дом “Звязда”*

18.00–18.30

Пляцоўка ў гарадскім парку

		Закрытэ абласнога пленэра разъяроў <i>Арганізатары – Брэсцкі аблвыканкам, ЛУК “Брэсцкі АГКЦ”, Іванаўскірайвыканкам</i>
18.00–19.00		Пляцоўка вакол ДУК “Іванаўскі раённы Цэнтр культуры і народных традыцый” (вул. Савецкая, 50а) Этнадыскатэка “Палескія вытылінгічы”
		<i>Арганізатор – Іванаўскірайвыканкам</i>
17.30–18.00		Вул. Савецкая
		Хрэсны ход да Храма Пакрова Прасвятой Багародзіцы ўдзельнікаў Рэспубліканскай навуковавасветніцкай экспедыцыі “Дарога да Святыняў” з Благадатным Агнём ад Гроба Гасподняга
		<i>Арганізаторы – Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцей, Брэсцкі аблвыканкам, Іванаўскірайвыканкам</i>
18.00–20.00		Храм Пакрова Прасвятой Багародзіцы (плошча Кастрычніка, 1)
		Малебен у Храме Пакрова Прасвятой Багародзіцы. Перадача Благадатнага Агню ад Гроба Гасподняга на лампадкі і свечкі прыхаджан.
21.00–22.30		Санаторый “Алеся”
		Духоўна-асветніцкая сустрэча ўдзельнікаў Экспедыцыі з жыхарамі аграгарадка Адрыжын, вёскі Махро, персаналам і адпачываючымі санатория “Алеся”
		<i>Арганізаторы – Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцей, Брэсцкі аблвыканкам, Іванаўскірайвыканкам</i>
		2 верасня
08.15–8.45		ДУА “Сярэдняя школа № 4 г. Іванава” (вул. Савецкая, 78)
		Пасадка Сада Малітвы.
09.00–10.30		Храм Пакрова Прасвятой Багародзіцы (плошча Кастрычніка, 1)
		Божая Літургія ў Храме Пакрова Прасвятой Багародзіцы. Перадача Благадатнага Агню ад Гроба Гасподняга на лампадкі і свечкі прыхаджан.
		<i>Арганізаторы – Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцей, Брэсцкі аблвыканкам, Іванаўскірайвыканкам</i>

11.00-11.20	<p style="text-align: right;">Вул. 17 Верасня</p> <p>Адкрыццё памятнага знака, прысвечанага XXV юбілейнаму Дню беларускага пісьменства ў Іванава.</p> <p style="text-align: right;"><i>Арганізатары – Брэсцкі аблываіканкам, Іванаўскі райвыканкам</i></p>
11.20-11.55	<p style="text-align: right;">Вул. Савецкая, 17 Верасня,</p> <p>Першамайская, Леніна, Кірава</p> <p>Урачыстае шэспе. прысвечанае 595-годзюю горада Іванава, XXV юбілейнаму Дню беларускага пісьменства.</p> <p style="text-align: right;"><i>Арганізатары – Брэсцкі аблываіканкам, Іванаўскі райвыканкам</i></p>
12.00-13.40	<p style="text-align: center;">Галоўная сцэнічная пляцоўка (гарадскі парк)</p> <p>УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ ХХV ДНЯ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА</p> <p>Афіцыйная цырымонія адкрыцця свята. Мастацка-тэатралізаваная дзея “Малой радзіме пакланюся!”.</p> <p>Уручэнне Нацыянальной літаратурнай прэмii.</p> <p style="text-align: right;"><i>Арганізатор – Міністэрства інфармацыi</i></p>
12.00-20.00	<p style="text-align: right;">Плошча Кастрычніка</p> <p>ФЕСТЫВАЛЬ КНІГІ ПРЭСЫ</p> <p>Павільёны:</p> <p>“Кнігі і прэса Рэспублікі Беларусь” (лепшыя выданні мастацкай і вучэбнай кнігі, кнігі для дзяячей і юнацтва, энцыклапедычная літаратура, альбомы, экспазіцыя перыядычных выданняў Установы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Рэлакцыя газеты “Советская Белоруссия”, РВУ “Выдавецкі дом “Звязда””;</p> <p>“Слова пісьменніка” (прэзентацыі кніг, аўтограф-сесіі);</p> <p>“Лобная кніга – дзецям” (прэзентацыі дзіцячых кніг, гульні, віктарыны);</p> <p>“Друкарскі двор XVI стагоддзя”.</p> <p>Праекты:</p> <p>кнігі – пераможцы Нацыянальнага і Міжнароднага конкурсаў “Мастацтва кнігі”;</p> <p>кнігі пісьменнікаў-юбіляраў.</p> <p>Прэзентатыя выставачнага праекта “Янка Купала. Жалейка”. прымеркаванага да 110-годдзя выходу першага паэтычнага зборніка Я.Купалы.</p> <p>Правялzenie грамадска-культурнай акцыі “Чытаем Купалу разам”.</p> <p>Прэзентатыя творчых праектаў Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь “PROЧытанне”, “Літаратура ў мастацтве”.</p> <p>Выстаўка абласных і раённых СМИ.</p>

Святочны гандаль кнігай.

*Арганізатары – Міністэрства інфармацыі,
Нацыянальная кніжная палата Беларусі,
ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”.*

*Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы.
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь*

**ДУК “Іванаўскі раённы Пэнтру культуры і
народных традыций”
(вул. Савецкая, 50а)**

12.00–20.00

Выстаўка “Беларускі буквар: сувязь пакаленняў”, прысвечаная 400-годдзю першага ў свеце выдання пад назвай “Буквар” і Году малой радзімы.

Выстаўка галаграм стародрукаў з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: “Біблія” Ф. Скарыны (Прага, 1517–1519), “Евангелле” П. Мсціслаўца (Вільня, 1575), “Новы Запавет і Псалтыр” (Куцеін, 1652).

“Беларусы. Арт-пазітыў”. Выстаўка малюнкаў вядомага мастака-графіка, члена Беларускага саюза мастакоў, аглядальніка газеты “СБ. Беларусь сёгдня” Алека Карповіча.

Фотадокументальная выстаўка, прысвечаная юбілейным датам паэм Якуба Коласа “Новая зямля” і “Сымон-музыка”.

Літаратурна-документальная выстаўка “Максім Гарэцкі. Ахвярую сваім “Я”...”, прысвечаная 125-годдзю з дня нараджэння пісьменніка.

“Напісанае застаецца”. Выстаўка кніг з фондаў Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага.

*Арганізатары – Міністэрства культуры,
Нацыянальная бібліятэка Беларусі,
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны
музей Якуба Коласа,*

*Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры,
Установа Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
“Рэдакцыя газеты “Советская Белоруссия”,
Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага*

12.00–15.00

**ДУК “Цэнтральная раённая бібліятэка
імя Ф.І.Панфёрава” (вул.Першамайская, 5)**

“Брестчына турыстычная запрашае...”.

Презентацыя турыстычнага патэнцыялу Брэсцкага рэгіёна
*Арганізатары – Міністэрства спорту і турызму.
Брэсцкі аблвыканкам.
Іванаўскі райвыканкам*

14.00-15.30

Галоўная сцэнічная пляцоўка (гарадскі парк)

“Бачу Беларусь такой...” Літаратурна-мастацкая дзея
Арганізатор – ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”

14.30–14.40

**Ля будынка пошты
(вул. Піянерская, 5)**

Гашэнне маркі і паштовага канверта, прысвеченых

XXV Дню беларускага пісьменства ў Іванаве.

*Арганізатор – Міністэрства сувязі і
інфарматызацыі,
Іванаўскірайвыканкам*

14.30-16.00

г. Іванава, в. Ляскавічы, аг. Моталь, Яечкавічы

Духоўна-асветніцкія сустрэчы з удзельнікамі экспедыцыі “Дарога да Святыняў” у Нядзельнай школе г. Іванава, ва ўстанове аховы здароўя “Іванаўская ЦРБ”, у Нядзельнай школе в. Ляскавічы, Доме культуры вёсак Моталь, Яечкавічы

*Арганізаторы – Упаўнаважаны па справах
рэлігіі і нацыянальнасцей,
Брэсцкі абльвыканкам,
Іванаўскірайвыканкам*

15.30-15.45

Галоўная сцэнічная пляцоўка (гарадскі парк)

Урачыстая цырымонія перадачы эстафеты свята гораду Слоніму Гродзенскай вобласці.

Арганізатор – Міністэрства інфармацыі

15.45-17.00

Галоўная сцэнічная пляцоўка (гарадскі парк)

“Мы – разам!” Рэспубліканская народна-патрыятычная акцыя Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі

Арганізатор – Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі

10.00–18.00

Пляцоўка каля ДУК “Іванаўскі раённы

Цэнтр культуры і народных традыцый”
(ул. Савецкая, 50а)

Праект “Майстры Брэстчыны”.

Выставка-продаж тэматычнай сувенірнай прадукцыі майстроў Брэсцкай вобласці, майстар-класы па традыцыйных рамёствах.

Арганізатор – Брэсцкі абльвыканкам

10.00–22.00

Вул. Кірава, Карбышава

Праект “Брэсцкія панадворкі”.

*Арганізаторы – Брэсцкі абльвыканкам,
Брэсцкі абласны саюз спажывецкіх таварыстваў,
гаррайвыканкамы*

10.00–22.00

Вул. Леніна, гарадскі парк

Кірмаш беларускіх прадпрыемстваў.

*Арганізаторы – Брэсцкі абльвыканкам,
Брэсцкі абласны саюз спажывецкіх таварыстваў,
камітэт эканомікі Брэсцкага абльвыканкама,
гаррайвыканкамы*

10.00–22.00

Гарадскі парк

Свята-фэст беларускай кухні і беларускай прадукцыі.

*Арганізаторы – Міністэрства антыманапольнага
рэгулявання і гандлю,*

		<i>Брэсцкі аблыванкам, Іванаўскірайвыканкам</i>
12.00–20.00		вул. Савецкая, вул. Карбышава
	Проект “Вулічныя музыкі”.	
		<i>Арганізатор – Іванаўскірайвыканкам</i>
14.00–16.00		Гарадскі стадыён
		(вул. Савецкая, 24)
	Футбольны матч 12 тура Чэмпіянату Брэсцкай вобласці па футболе (каманды г. Іванава і Баранавіцкага раёна)	
		<i>Арганізаторы – Міністэрства спорту і турызму, Брэсцкі аблыванкам, Іванаўскірайвыканкам</i>
16.00–17.00		Гарадское вадасховішча
	Прэзентацыя фестывалю воднага турызму "Мотальская рэгата", злёту аматараў воднага турызму "Днепрабугская эстафета"	
		<i>Арганізаторы – Міністэрства спорту і турызму, Брэсцкі аблыванкам, Іванаўскірайвыканкам</i>
16.00–18.00		ДУК “Іванаўскі раённы Пэнтрапульты і народных традыцый”
		(вул. Савецкая, 50а)
	Заключны канцэрт і ўзнагароджванне пераможцаў XXII абласнога свята-конкурсу духовай музыкі “Фанфара-2018”	
		<i>Арганізаторы – Брэсцкі аблыванкам, Дз.УК “Брэсцкі АГКЦ”, Іванаўскірайвыканкам</i>
17.00–19.00		Спартыўныя пляцоўкі ў гарадскім парку
	Таварыскія сустрэчы аматараў міні-футбола і валейбала	
	Паказальныя выступленні выхаванцаў маладзёжнага спартыўнага клуба “Асахі” (каратэ-до)	
		<i>Арганізаторы – Міністэрства спорту і турызму, Брэсцкі аблыванкам, Іванаўскірайвыканкам</i>
20.00–22.00		Галоўная сцэнічная пляцоўка (гарадскі парк)
	ЗАКРЫЩЁ ДНЯ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА. Канцэрт майстроў мастацтваў “Лъецца песня над Палессем”.	
		<i>Арганізаторы – Міністэрства інфармацыі, Брэсцкі аблыванкам, Іванаўскірайвыканкам</i>